

МЕНШ ГУЧНЫХ СЛОЎ...

*(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)*

Ён дадаў, што ёсць аб’ектыўныя і суб’ектыўныя прычыны, што не ўсе ўспрымаюць арганізацыю адназначна. Дарэчы, кіраўнік дзяржавы заўважыў, што грамадства зараз «палявела», асабліва на постсавецкай прасторы. Славянскія народы адхілілі радыкалізм, ад чаго мы выйграём.

Прэзідэнт звярнуў увагу, што раз ідзе барацьба за моладзь, паколькі дарослых людзей памянццяжка. Ён параіў у гэты бурны час прытрымлівацца спакойных, цэнтрисцкіх арыенціраў. На яго думку, памылкі будуць, але лепш няхайны будучы такія, каб іх можна было выправіць.

Неабходна вызначыцца з кірункамі, па якіх будзе працаваць моладзь, вызначыць яе права, падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. Такім чынам даць сігнал грамадству. Органам улады трэба шчыра сказаць, якімі паўнамоцтвамі яны змогуць надзяліць моладзь, у чым яе прадстаўнікі могуць быць памочнікамі для дзяржавы, лічыць Прэзідэнт.

ЁСЦЬ МЕСЦА ПОДЗВІГУ

На думку беларускага лідара, які бы ні хацела перамацаць гісторыю, яна падмацавана рэальнымі фактамі, лічбамі, дакументальнай хронікай.

«Сёння мы з удзячнасцю і пачуццём гонару ўспамінаем камсамольцаў даваеннага перыяду, якія ўзялі шэфства над такімі знакавымі беларускімі аб’ектамі, як БелДРЭС, «Гомсельмаш», Аршанскі льнокамбінат. Камсамольцы былі першымі будаўнікамі Магілёўскай фабрыкі штучнага валакна, — нагадаў Прэзідэнт. — Пры іх удзеле былі

ўзведзены Магілёўскі трубаліцейны завод, Крычаўскі цэментны, Бабруйскі дрэваапрацоўчы камбінат».

Аляксандр Лукашэнка таксама дадаў, што на беларускіх будоўлях у той час працавалі прадстаўнікі ўсіх рэспублік былога Савецкага Саюза. Беларускія хлопцы і дзяўчаты — больш за 17 тысяч, узводзілі ДнепраГЭС, Сталінградскі трактарны завод, Камсамольск-на-Амуры, шахты Данбаса.

Гаворачы пра гісторыю ВЛКСМ, мы ўспамінаем гады Вялікай Айчыннай вайны. Мільёны юнакоў і дзяўчат ішлі на фронт добраахвотнікамі, нагадаў Аляксандр Лукашэнка. Свабоду сваёй зямлі і жыццё іншых людзей ставілі вышэй за ўласнае жыццё. І гэта не высокія словы — так яно і было насамрэч.

Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што ў першыя месяцы вайны больш за палову беларускіх камсамольцаў пайшлі на фронт. «Каля паўтысячы Герояў Савецкага Саюза — беларусы і выхадцы з Беларусі. Больш за трыста з іх — гэта камсамольцы», — сказаў беларускі лідар.

У пасляваенны час маладыя людзі аднаўлялі краіну з разрухі. У тыя гады моладзь актыўна ўключалася ў работу на асноўных будоўлях.

«Нацыянальны аэрапорт Мінск, сталічны метрапалітэн, многія іншыя стратэгічна важныя для развіцця краіны аб’екты — таксама вынік ударнай камсамольскай працы», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

«Шлях камсамола — гэта шлях выпрабаванняў і стварэння. Яго героі кожным сваім здзяйсненнем умацоўвалі прэстыж і памнажалі славу нашай арганізацыі, — адзначыў беларускі лідар.

На думку кіраўніка дзяржавы, камсамольцы лічыліся элітай гра-

мадства. Ён таксама нагадаў, што за ўсю гісторыю арганізацыі школы ВЛКСМ прайшло каля 200 мільёнаў чалавек. Прэзідэнт дадаў, што камсамол заўсёды быў кузняй кадраў для ўсіх сфер дзяржаўнага кіравання, а ўся дзейнасць арганізацыі была выбудавана так, што яна сапраўды з’яўлялася школай жыцця.

ПРАЗ ГАДЫ

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што ўсе факты, звязаныя з асноўнымі вехамі камсамольскага руху, не падлягаюць сумневу, іх нельга перапісаць ці схаваць. Праз сто гадоў не страцілі сваёй актуальнасці паняцці сяброўства, братэрства, адзінства, любові да Радзімы, веры ў будучыню, якія сталі гімнам ВЛКСМ.

«Таму, калі распаўся Саюз і новыя дзяржавы перакрэслілі слаўную гісторыю камсамола, мы падхапілі яго сцяг і перадалі нашым дзецям, — сказаў кіраўнік дзяржавы. — Ствараючы наш Саюз моладзі, мы нічога новага не прыдумалі, а ўзялі за аснову сувязь пакаленняў, пераемнасць, нашу гістарычную памяць».

Беларускі лідар чарговы раз звярнуўся да актыву БРСМ: яны павінны ведаць і разумець, што з’яўляюцца нашчадкамі герояў. Неабходна берагчы праўду пра гераічнае мінулае, раскадваць яе падрастаючаму пакаленню, потым і сваім дзецям.

Прэзідэнт падкрэсліў: трэба захаваць мір і адзінства, завешчаныя камсамольцамі, працягнуць іх справу — жыць і працаваць у імняшчэсця і дабрабыту будучых пакаленняў.

Годнае пакаленне ўдалося захаваць ужо ў суверэннай Беларусі, але ў глабальным і маральным сэнсе свет не стаў лепшы, а барацьба дабра і зла не спыняецца, звярнуў увагу Аляксандр Лукашэнка: «Яна пранікае ў духоўную, сацыяльную, эканамічную і палітычную сферы. Праз кнігі, навіны, фільмы, рэкламу, моду. Гэта фронт, дзе не страляюць, але таксама б’юць на паражэнне — толькі праз свядомасць людзей».

СТВАРАЦЬ І РАЗВІВАЦЬ

Па словах кіраўніка дзяржавы, задача актыву БРСМ — адстойваць высокія ідэалы сумленнасці і справядлівасці, традыцыйныя духоўныя каштоўнасці. Калі назіраць за апошнімі трагічнымі падзеямі, становіцца відаць, што пунктам адліку многіх стала мэтанакіраванае маніпуляванне свядомасцю моладзі.

Прэзідэнт звярнуў увагу, што задача моладзі — не даць шанцу нават на спробу выкарыстаць іх розум, інтэлект і энергію ў разбуральных мэтах.

Аляксандр Лукашэнка дадаў, што актыў БРСМ павінен стаць цэнтрам прыцягнення для астатніх аднагодкаў і ўсіх дзяцей Беларусі. Ён падкрэсліў: не трэба зацягваць моладзь у БРСМ, трэба адчуваць, чым жыве моладзь, быць наперадзе на адзін крок.

Пры гэтым ён адзначыў, што разам з традыцыйнымі кірункамі трэба браць на сябе больш складаныя і маштабныя задачы. «Трэба менш гучных слоў і больш канкрэтных спраў», — падкрэсліў Прэзідэнт.

У прыклад ён прывёў нашу ІТ-сферу: кіраўнік дзяржавы спытаў у спецыялістаў, ці хочучы яны займацца гэтым, — яны пацвердзілі цікавасць, унеслі прапановы. Таксама і з маладзёжнымі арганізацыямі: яны павінны сказаць, чаго хочучы, а ўлада адрэагуе ўказамі і распараджэннямі, надзеліць уладнымі паўнамоцтвамі.

Моладзі ёсць дзе прымяніць сябе. Кіраўнік дзяржавы прапанаваў ствараць працоўныя брыгады, браць шэфства над будаўніцтвам вялікіх аб’ектаў, далучацца да пытанняў дзяржаўнага кіравання. «Кожны з вас павінен зразумець: нічога ў свеце не даецца без цяжкай працы і выпрабаванняў, лёгкага хлеба не бывае», — канстатаваў ён.

Пасля гэтага Аляксандр Лукашэнка запрасіў прысутных да гутаркі.

У парламенце

СТРАТЭГІЧНАЕ ПАРТНЁРСТВА

Дэпутаты Еўрапарламента наведаль беларускую сталіцу. Дэлегацыя правяла ўчора сустрэчу ў ніжняй палатце нашага Нацыянальнага сходу. Падчас яе былі падведзены пэўныя вынікі супрацоўніцтва Еўрапарламента з Беларуссю за апошнія пяць гадоў, а таксама абмеркаваны пункты ўзаемадзеяння ў сённяшнім парадку дня.

Баляслаў ПІРШТУК, намеснік старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі, адзначыў перад сустрэчай: «Пашырэнне і паглыбленне адносін з Еўрапарламентам з’яўляецца нашай прыярытэтай задачай. У нас шмат агульных мэт і інтарэсаў. Перш за ўсё, умацэнне бяспекі на нашым кантыненте, эканамічны рост, абарона правоў і інтарэсаў нашых грамадзян.

Парламентарый нагадаў пра міжнародныя канферэнцыі, якія прымала наша краіна на працягу гэтага года. У тым ліку звярнуў увагу на пасяджэнне асноўнай групы Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы, якая пачынаецца сёння ў Мінску. На думку Баляслава Пірштука, гэта магчымасць больш прадметна і якасна ацаніць падыходы да некаторых пытанняў і знайсці агульныя пункты росту.

«Мы паставілі перад сабой такія прыярытэты — дыверсіфікацыя нашага экспарту. Адзін са стратэгічных напрамкаў — гэта выхад на тэрыторыю Еўрасаюза і павелічэнне нашай долі там», — падкрэсліў намеснік старшыні і дадаў, што беларускі бок хацеў бы бачыць 30 % экспарту ў краінах ЕС.

Богдан ЗДРАЕЎСКІ, кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламента па сувязях з Беларуссю, адзначыў, што Беларусь выконвае свае гарантыі і пазітыўныя зрухі адбываюцца.

ЯК ПАДНЯЦЬ 33 РАЁНЫ?

Праграму дзейнасці ўрада на 2018—2020 гады разгледзелі на пашыраным пасяджэнні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце. Міністр эканомікі Дзмітрый КРУТОЙ раскадваў пра асноўныя моманты і адказаў на пытанні дэпутатаў.

Перад пасяджэннем міністр паведаміў журналістам, што захоўваецца прагноз па росце эканомікі нашай краіны ў 2018 годзе не менш, чым на 3,5 %. Варта чакаць некаторых кропкавых карэкціровак па сектарах, але ў цэлым прагноз не зменіцца.

У сваім дакладзе Дзмітрый Крутой зрабіў акцэнт на некаторых пазіцыях. У прыватнасці, гаворачы пра рэгіёны, міністр адзначыў, што пад увагай развіццё, па-першае, 11 гарадоў, дзе насельніцтва вышэй за 80 тысяч чалавек. У якасці пілотнага праекта ў гэтым кірунку можна разглядаць Оршу. Па-другое, у цэнтры ўвагі — раёны са складаным эканамічным становішчам. На сёння вызначаны 33 такія рэгіёны, неабходна вывесці іх на нармальны ўзровень. Было вырашана адпрацаваць гэтую канцэпцыю на прыкладзе Свіслацкага, Зэльвенскага і Воранаўскага раёнаў Гродзенскай вобласці.

Надзея АНІСОВІЧ.

ПАЛАЦУ — СТАТУС КАШТОЎНАСЦІ, СЦЯГ — У КОЖНЫ ДОМ

Галоўнае з гутаркі Аляксандра Лукашэнкі з актывам БРСМ

Актывіст Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь Аляксандр Бурда прапанаваў прысвоіць Палацу Незалежнасці статус гісторыка-культурнай каштоўнасці і выказаў надзею, што Аляксандр Лукашэнка падтрымае такое пачынанне.

У адказ беларускі лідар адзначыў, што існуюць пэўныя працэдуры, калі гэта ідэя будзе падтрымана, то ён пагодзіцца.

Навуковы супрацоўнік, аспірант «ДНУ Інстытута біяарганічнай хіміі НАН Беларусі» Анастасія Лапка прынесла на сустрэчу дзяржаўны сцяг, з якім паднялася на некалькі горных вяршыняў. На яе думку, беларусы слаба папулярны зуючы сваю сімволіку, таму прапанавала зрабіць у кожны дом падарунак з выявай дзяржаўнай сімволікі.

Прэзідэнт заявіў, што гэта добрая прапанова, яна будзе рэалізавана. Пры гэтым ён адзначыў, што не ўсе захочуць атрымаць гэты сцяг, але пераважная большасць людзей яго возьме. Кіраўнік дзяржавы даручыў адпаведным органам заняцца гэтым пытаннем.

Лідар Іванаўскай раённай арганізацыі БРСМ Сяргей Дубік запрасіў Аляксандра Лукашэнку ў Брэст, які не ўзабаве будзе святкаваць тысячагоддзе з дня заснавання, і ў мясцовы патрыятычны цэнтр, першы ў краіне. Беларускі лідар прыняў запрашэнне.

Яшчэ адно пытанне прагучала ад актывіста, які прымаў удзел у будаўніцтве Беларускай атамнай электрастанцыі: над будаўніцтвам якога буйнога аб’екта трэба будзе ўзяць шэфства БРСМ наступны раз? Прэзідэнт паабяцаў, што разам з кіраўніцтвам краіны падумае над гэтым пытаннем. У нашай дзяржаве ўдзяляецца вялікая ўвага перспектывіным сферам — космасу, ІТ, БелАЭС. Беларускі лідар заявіў, што маладзёжнай будоўляй будзе абвешчаны такі аб’ект, які будзе сімвалізаваць нашы памкненні. «Гэта будзе аб’ект будучыні», — сказаў ён.

Прапанова ад актыву: праводзіць Форум сельскай моладзі, які б збіраў маладых працаўнікоў сельскагаспадарчай вытворчасці, прадпрымальнікаў, работнікаў сацыяльнай сферы. Кіраўнік дзяржавы падтрымаў ідэю.

Анастасія Маркоўская выступіла з ініцыятывай

стварэння ва ўсіх рэгіёнах Беларусі паркаў сямейных дрэў, дзе кожная сям’я можа пасадзіць дрэва з нагоды шлюбу і іншых важных сямейных падстаў, а таксама папрасіла Прэзідэнта вясной наступнага года закласці ў Беларусі першы парк. Беларускі лідар назваў ініцыятыву цудоўнай і падтрымаў яе, а таксама дадаў, што неабходна вызначыцца з месцам. Беларускі лідар адзначыў, што 2019 год, які таксама пройдзе пад знакам Года малой радзімы, можа быць прысвечаны азелянню і прыродзе.

Кіраўнік Маладзёжнай федэрацыі варкаўта Аляксандр Сяргіенка падняў пытанне аб стварэнні адпаведных пляцовак для заняткаў спортам. Па словах хлопца, у рэгіёнах такіх пляцовак не хапае. Беларускі лідар папрасіў Адміністрацыю Прэзідэнта прапрацаваць гэтую прапанову і паабяцаў падтрымку.

Да кіраўніка дзяржавы звярнулася піянерка. Яна спытала, якія сямейныя навагоднія традыцыі ёсць у беларускага лідара. У адказ Аляксандр Лукашэнка сказаў, што галоўная традыцыя — правесці прэзідэнцкую ёлку, а ўсё астатняе другаснае. Ён адзначыў, што ўзімку часта наведвае да-

мы-інтэрнаты, гэта робяць і яго сыны. Прэзідэнт запрасіў піянерку на ёлку, а дзяўчынка ў адказ запрасіла яго на канцэрт дзіцячай школы мастацтваў у Смаргонь.

Да кіраўніка дзяржавы звярнулася старшыня Цэнтральнага савета «Беларускай рэспубліканскай піянерскай арганізацыі» Аляксандра Ганчарова — яна раскавала, што БРСМ рэалізуе праект па стварэнні ролікаў пра малую радзіму, і папрасіла даць магчымасць паказаваць іх у эфіры тэлеканалаў. Аляксандр Лукашэнка падтрымаў прапанову, але адзначыў, што ролікі павінны быць вартымі.

Прагучала прапанова ад актыву, як папулярызаваць дзяржаўную сімволіку: напрыклад, на плошчы Дзяржаўнага сцяга ёсць экран, на якім трансляюцца яркія моманты ўзнагароджання беларускіх спартсменаў. Было прапанавана дадаць фатаграфіі суайчыннікаў, у якіх ёсць пэўныя поспехі і ў іншых галінах. Аляксандр Лукашэнка адназначна падтрымаў ідэю і паабяцаў, што ўжо да 1 студзеня гэта будзе зроблена. Ён падкрэсліў: трэба паказаваць нашых людзей.

Акрамя таго, кіраўніка дзяржавы папрасілі раскаваць пра самыя яркія ўспа-

міны камсамольскай маладосці. Як уручалі яму камсамольскі білет? Аляксандр Лукашэнка раскаваў, што быў гарэзам у школе, таму ўступленне зацягвалася. Ён вельмі добра запамніў сам момант уручэння. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што калі б у яго жыцці не было камсамола, то ён не быў бы Прэзідэнтам. А калі б і стаў на чале краіны, то не быў бы ў асобных пытаннях такім эфектывым.

Напрыканцы размовы Прэзідэнту падарылі кнігу «У рытме імклівых гадоў...» пра гісторыю маладзёжнага руху Беларусі.

Пасля для кіраўніка дзяржавы правялі невялікую экскурсію па інтэрактыўных пляцоўках, прысвечаных рабоце БРСМ на сучасным этапе. Яшчэ кіраўніку дзяржавы прадэманстравалі айчыны 3D-прынтар. Разам з байцамі студатрадаў Аляксандр Лукашэнка праспяваў дзве песні. Цікава, што музычнае суправаджэнне на раялі забяспечыў малодшы сын Прэзідэнта Мікалай і яго выкладчыца. Акрамя таго, байцы студатрадаў падарылі беларускаму лідару байцоўку сучаснага ўзору.

Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.